



Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ і ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЕТА

№ 13 (687)

Аўторак, 12 красавіка 1988 г.

Газета заснавана
у верасні 1969 года

Выходзіць раз у тыдзень

Пана
2 кап.

16-га КРАСАВІКА—УСЕ НА ЎСЕСАЮЗНЫ КАМУНІСТЫЧНЫ СУБОТНІК

У савецкіх людзей шмат выдатных традыцый. Адна з іх — правядзенне Усесаюзных камуністычных суботнікаў, якое прызначаюцца гадавіне з дня нараджэння стваральніка Камуністычнай партыі і першай у свеце савецкай дзяржавы У. І. Леніна. У гэтым — прагледненне бязмежнай любі і глыбокай павагі да Уладзіміра Ільіча.

Сёлетніе свята працы мае сваю знамянальную адметнасць. Яно праводзіцца ў першыя падрыхтоўкі да XIX партыйнай канферэнцыі, у час, калі від сіх сферах нашага жыцця чуна праўленію ці дэмакратыі і галосансці, адбываючыя прыкметныя змены ў сацыяльна-еканамічным развіціі краіны.

На вакту камуністычнага суботніка многія калектывы застуцілі яшчэ задоўга да нарады дзетага дня. Сродкі масавай інфармацыі давосцілі да нас звесткі ў аб'ектах аўтобусаў, работ, выкананія на рагунках суботнікаў, економіі палива, будаўнічых і іншых матэрыялаў. Свой важкі ўклад у агульную справу ўносяць работнікі ўсіх галін народнай гаспадаркі.

Самым масавым па выхадзе на камуністычны суботнік становішчам 16-га красавіка. Савецкая людзі будуть самаадацца працаў на сваіх рабочых месцах, на добраўпрадаванні гарандоў і іншых населеных пунктаў. Напярэдадні першамайская свята ўсіх наўсаў краіны становішчам яшчэ больш прыгожы. У добраўпрадаванні карпусу і інтарнатаў, прылягаючай да іх тэртыорыі, будзіць падрыхтоўка да святых аўтобусаў, выкладчыкі і супрацоўнікі нашага ўніверсітэта. Студэнты білагічнага факультэта выедыдзяць на сваю аграбілагічную станицю ў Чонку, дзе таксама працягледжаюць выкананіе значных аўтобусаў.

Паказаны узоры старанасці і добрасумленнасці на камуністычны суботніку — гаранты абавязак кожнага члена ўніверсітэцкага калектыву.

Сесія Вярхоўнага Савета БССР

Паглыбление эканамічных метадаў гаспадарання десна звязана з удашананнем схемы кіравання народнай гаспадаркі. Гэтыя пытанні абмеркавалі ўдзельнікі дзеяўтвітства сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР адзінната гаспадаркі, якую прашла 8 красавіка ў Мінску.

Ва ўрадавых ложах — таварышы Я. Я. Сакалоў, В. Г. Радзівіл, В. І. Борыс, У. Г. Сутух, М. С. Ігрину, В. Ф. Кефіч, М. В. Кавалёў, Ю. Е. Колакалоў, М. І. Лагір, У. А. Ляпішкін, А. А. Малафеев, В. А. Пячанікін, У. М. Шуваўлёў, У. І. Ганчарык, В. В. Грын, члены Прэзідымума Вярхоўнага Савета БССР і ўрада рэспублікі.

Старшынствуючыя паведамляюць, што на разгляд Вярхоўнага Савета Беларускай ССР уносицца наступныя пытанні:

1. Аб генеральнай схеме кіравання народнай гаспадаркі Беларускай ССР;

2. Аб зацвярдженіі Указу Прэзідымума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

Вярхоўны Савет аднаго-

лосна ўключыў названыя пытанні ў парадак дня сесіі.

З дакладам аб генеральнай схеме кіравання народнай гаспадаркі Беларускай ССР выступіў Старшыня Савета Міністраў рэспублікі дэпутат М. В. Кавалёў.

Вярхоўны Савет аднаголосна прыняў постанову аб генеральнай схеме кіравання народнай гаспадаркі Беларускай ССР.

З дакладам аб зацвярдженіі Указу Прэзідымума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР выступіў сакратар Прэзідымума Вярхоўнага Савета БССР дэпутат Л. М. Сыраеў.

Вярхоўны Савет зацвярдзіў зацвярдзіў прадстаўлены Указы.

На гэтым дзеяўтвітства сесія Вярхоўнага Савета Беларускай ССР адзінната гаспадаркі скіркана закончыла сваю работу.

(БЕЛТА).

Асаблівае месца ў сваёй рэвалюцыйнай — пераўтваральнай дзеяйніці партыя адвадзіць карэннаму паліпшэнню спраў адукацыі і выхавання. Рэформу агульнаадукацыйнай і прафесіянальнай школы, вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі лютыяўскі (1988 г.) Пленум ЦК КПСС пастаўіў на пярэдні план перабудовы. Важная і адказная ролі ў гэтым агульнаадзяржаніі, агульна-народнай справе належыць прафсаюзам. Аб асноўных напрамках іх практычных дзеяньняў па рэалізацыі рашэнняў пленума ёшча размова на сходзе прафсаюзной актыўності, які адбыўся 7 красавіка ў Маскве, у Доме саюзаў. У ім удзельнічылі прафсаюзныя актыўности, спецыялісты народнай

гаспадаркі, асветы, арганізаціі пазнанавучальнай работы з дзецімі і моладзю з розных рэгіёнаў краіны.

Сход адкрыў старшыня ВЦСПС С. А. Шалаев.

У дакладзе і выступленнях падкрэслівалася, што перад прафсаюзамі стаіць адказная задача — выхаваць мільёны прадаўжальнікаў перабудовы. На месца «выхавання словам» павінна прыўесьці выхаванне справай, стварэнне спрыяльных умоў для расшырэння ініцыятыўы, развязаненне сядомасці, актыўнасці самога чалавека.

На сходзе адзначалася, што за апошнія гады прафсаюзныя

арганізацыі сталі больш працьмена праўляць клопаты аб школе. Прыкметна расшырены маштабы пазнанавучальнай работы з дзецімі, падлёткамі, студэнтамі моладзю. За гады створана 1,3 мільёна пастаянных рабочых месцаў для школьнікаў. Пррафсаюзныя арганізацыі нямалі садзейнічаюць павелічэнню ўкладу базовых прадпрыемстваў і міністэрстваў у фінансаванні сярэдняй і вышэйшай школы.

Разам з тым, адзначалі прамоўцы, нельга забаволіцца тым, што зрабілі і бобраў прафсаюзы, удзельнічою ў рэформе школы. Удзельнікі сходу вызначылі асноўныя на-

прамкі, якія патрабуюць першачарговай увагі. Гэта — усамерныя клопаты аб частайніку, узмацненне дапамогі ў пазнанавучальнай сферы, школы і ўмацаванні яе матэрыяльнай базы. Важнае значэнне мае таксама арганізацыйнае умацаванне вучнёўскіх і студэнцічных прафсаюзных арганізацій, кардынальнае вырашэнне шматлікіх сацыяльна-бытавых проблем навучэнскай моладзі.

У работе сходу ўдзельнічалі адкласныя работнікі ЦК КПСС, Савета Міністраў ССР, ЦК ВЛКСМ, кіраўнікі рада міністэрстваў і ведамстваў.

(ТАСС).

ВЫХОУВАЦЬ СПРАВАЙ

ВЫХОДЗІЦЬ НА НОВЫЯ РУБЯЖЫ

У рэвалюцыйным абаўлёненні савецкага грамадства, якое ажыццяўляеца ў адпаведнасці з разнінамі XXVII з'езда партыі і наступных Пленумаў ЦК КПСС, вялікай ролі належыць вышэйшай школе, развязцю науки. Важнейшай задачай перабудовы вышэйшай школы з'яўляеца павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялісту, якое наукаўскае ўзроўню, паскарэнне наукоўска-тэхнічнага прагрэсу, усебаковыя інтэграцыйныя науки з вытворчасцю. У традыцыйнай схеме — Дзень науки, якое адзначаеца сёлетам, падыходзіць да павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялісту, якое наукаўскае ўзроўню, паскарэнне наукоўска-тэхнічнага прагрэсу, усебаковыя інтэграцыйныя науки з вытворчасцю. У традыцыйнай схеме — Дзень науки, якое адзначаеца сёлетам, падыходзіць да павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялісту, якое наукаўскае ўзроўню, паскарэнне наукоўска-тэхнічнага прагрэсу, усебаковыя інтэграцыйныя науки з вытворчасцю.

Намечаны і ажыццяўляючыся мерарыпенствы па перабудове вучнёўскага пракцэсу, павышэнне якасці падрыхтоўкі заняткі, памяшаныя арганізацыі самастойнай работы студэнтаў, па адкрыццю новых спецыяльнасцей. Валікай ўзяўляеца падрыхтоўка наукоўска-педагагічных кадраў. Штогод калектыву ўніверсітэта папяўляеца новымі вучонымі. Так, ляется абароненіе З докторскім і 15 кандыдатскім дысертатаў. У бліжэйшы час выходы на абарону докторскіх дысертатаў дзецяўнікі — паказалі 45 наукоўскіх дисертаций з эканамічным эфектам 2.971 тыс. руб. Па першыя два гады багучай пляцігодкі нашымі вучонымі аплюбікаваны 8 манаграфій, 7 падручнікаў і вучнёўскіх дапаможнікаў з прыфам. Мінавуза БССР і СССР, 433 наукоўскіх артыкулы, атрыманы 39 станоўчых рашэнняў аб выдачы аўтарскіх пасведчанняў аб вынаходніцтве. Упершыню ўкаранены ў вучебны пракцэс і ў вытворчасць 5 вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабараторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабараторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ дзецяўнікі І. М. Мельнічэнкі, старшыня наукоўскіх супрацоўнікаў гэтаіх лабораторый А. І. Кузайкоў, У. А. Замятнік, загадыкі кафедры фізічнай металургіі М. І. Аляксіевіч. Ляется упершыню на ўніверсітэце прадведальнікі абароніць 20 экспанатаў. Сёлета дзецяўнікі і патэнціяльныя аддзелы наукоўскіх супрацоўнікаў на практычнай падставе вынаходніцтваў з эканамічнымі эфектамі 184 тыс. руб. Па выніках традыцыйнага конкурсу вынаходніцтваў пасыпшыя вынікі паказалі загадыкі ПНДЛ

У педагогічным клубе

КАБ ПРАЦАВАЦЬ У ШКОЛЕ БУДУЧЫНІ

На адным з пасядкенняў педагогічнага клуба «Дыяфант» адбылася супрацца яго члену з ініцыятывай групі маладзежнага жылішлага комплексу «Сонечны» — першага ў г. Гомелі. Перад намі выступілі яе прадстаўнікі П. Каstryцкі і С. Маісеенка.

Састаўнай часткай МЖК стане школа, якая будзе настіць шматабяцуючай назыву: «школа будучыні». Яна ўбярэз ў сабе ўсё перадавое, цікавае, увасобіце наватарскі ідэі. Таму ініцыятары стварэння МЖК шукаюць зацікавленых людзей, якія заняліся пошукувай работай у гэтым напрамку. З гэтай мэтай імі ствараецца педагогічнай лабараторыі, якая будзе аўтаданоўваць педагогаў-творцаў. Нам пропанавалі ўсіх і ў састаў гэтай лабараторыі, у сваіх курсавых работах агабутыць наватарскі волыт перадавых педагогаў, волыт эксперыменту і затым з гэтых работамі выйсці на конкурсы па замяшчэнню важкіх пасад у новай школе. (Нагадаем, што ў «Го-

мельскай прэдзедзе ад 15 студзеня г. г. быў абузіў лікнік артыкул аб гэтым конкурсе).

Школа будучыні разлічана на 1251 вучня. Яна будзе істотна адноўлена із традыцыйнай школы. У ёй увасобіца ідэі Понікава: 5-дзённы вучыбны тыдзень, штодзённы юрокі фізкультуры. Пры школе будуть створаны майстэрні, якія могуць у перспектыве перарасці ў заводы, працујучы на гасразліку. Плануецца ўсё для пеўнага адпачынку: зімовы сад, басейн, психагогічная служба і інш.

П. Каstryцкі і С. Маісеенка азімілі нас з агульнай схемай МЖК «Сонечны», у які ўвойдзе жылы корпус на 700 сем'яў, дэцкі сад на 300 месц, маладзёжны цэнтр з усемагчымымі службамі. Тут будзе кінакансэртная зала, відеобар, дынокетка і інш. Усе першыя паверхі жыльных дамоў адвадзяцца пад кабінеты ўрачоў, памяшканні службы быту.

Усіх, каго зацікавілі планы ініцыятыўнай групі МЖК «Сонечны», запрашаем энёгую супрацца з ёй у нашым педагогічнам клубе. Аб часе правядзення супрацца будзе паведамлена ў газеце «Гомельскі ўніверсітэт».

Л. ГАРАДЗЕЦКАЯ,
студэнтка 3-га курса матэматычнага факультэта,
член педагогічнага клуба.

КАРЫСНАЯ ГУТАРКА

У плане работы нашага педагогічнага клуба — цікавыя супрацца з людьмі, якія можуць дапаць нам, будучым педагогам, шмат карыснага. Так, наядайна мы запрасілі на пасядzenie «Дыяфанта» гомельскага ўрач-психіяtra Я. Л. Драбініна. Ен выступіў з гутаркай аб психагогічненне шлюбу і сямейных адносін.

Яку ўсюлько закрануў пра-
лему палавога выхавання дзя-
ці

еврапейскіх краін палавое вы-
хаванне пачынаеца з першага класа.

Лектар расказаў аб узроста-
вых крызісах, якія перажывае-
чыя чалавек у дзіцячым, юваскім і
стальм узроце, формах іх пражяўлення ў паводзінах чалавека. Зразумела, наоколькі важ-
ныя з'яўляючыя тэхнікі веды для нас, будучых педагогаў.

Змястоўная гутарка Л. Я.
Драбініна часам пераходзіла ў

зацікаўлены дыялог з дыскусій-
нымі момантамі. Яму, чалавеку,
які працуе з людьмі, цікава
было выслухаць думкі студэнт-
кай аўдыторыі, даведацца аб праблемах, што хвалююць мо-
лодзь.

У ходзе гутаркі ўрач-психіяtr
даў шмат цікавых і карысных парад.

Т. ЛЕНГЕРДЖЫСКАЯ,
член падклуба «Дыяфант».



ЗАХОПЛЕНЫЯ БІЯЛОГІЯЙ

У чарговы раз на біялагічным факультэце была правядзена абласная альміяда па біялогіі. На неё з'ехалі каля 100 школьнікаў 8—10 класаў сяродніх школ горада, вобласці — пераможцы районных альміяд.

Слабородныя на лепшыя ведан-
нія біялогіі праходзілі скрэд школынікаў у два туры — тэарэтичным і практичным. Праявле-
ніемі веды рабят па асноўных раз-
дзялех біялогіі, іх умение лагічна мысліць, рабіць выклады.

Практычны тур даў магчымасць праверыць, як, працуячы з на-
гляднымі матэрыяламі, гербарыем, препаратарамі, школьнікі могуць па-
казаць заканчэннасці, якія ёсць
існуюць у біялогіі.

Вынікі альміяды паказалі, што агульны ўзровень ведаў, а зна-
চынцы і выкладэнні біялогіі ў школах
вобласці, даследково высокі. Шырокая тэаксама геаграфія пе-
раможцаў і прызыраў альміяды. Скрэд дзесяцібліжаніку ўмі стаў А. Берлін (СШ № 4 г. Рэчыцы),
А. Карапікова з Кармянскай СШ № 1, Н. Маліноўская (СШ № 9, г. Мазыр). Прывезены месцы скрэд школьнікаў дасталіся гамяльчанам А. Семчанка (СШ № 35), А. Новікаў (СШ № 13), У. Сяўнікаму (СШ № 40). Лепшыя веды паказалі на альміядзе васильківасцікі з Мазыра, Го-
меля, Светлагорска Н. Цітова, А.
Несцяроўскі, У. Дзюбанаў, А. Ау-
сеенка, А. Астряцоўка.

Насычанай была пазнавальная і

культурная праграма альміяды. Яе ўдзельнікі мелі магчымасць атрымаць кансультацыі па біялогіі, паглядзець выставку біялагічнай вучэбнай і наўкукова-папулярнай літаратуры, арганізаванай бібліятэкай ГДУ, слайды аб прыро-
дзе, канцэрт мастацкай самадзе-
нісці, эрабіцца цікавай экскурсією па заалагічнаму музею кафедры
з анатомічнай і аховы прыроды, па-
случайні гутаркі на экалагічныя
тэмы, па фармартенты і інш.

На факультэце афіцыйна аблічи-
мускі з настадунікамі школы воб-
ласці па пытаннях ўдасканаліван-
ня выкладэння біялогії, асобных
якостях.

Вялікая заслуга ў tym, што альміяды прайшлі на добрым уз-
роўкі, належыць інспекцуре аблі-
чыні Н. Н. Кругловай, Т. М. Вярци-
хах з абласцнага інстытута ўдаска-
налення настадунікамі, работнікам
абласцнага стацэнта юнатаў А. М.
Падасінавай і Л. М. Гарэцкай, дзякуну факультэту В. Я. Верамай-
чысу, які намеснікі В. І. Талка-
чову, асістэнтам кафедры фізі-
логіі чалавека і жывёл Т. Ю.
Гілеп, Н. І. Бабковай, настадунікам
біялогіі гомельскіх школ.

С. АУСЕЕНКА,

член аргкамітэта
альміяды.

НА ЗДЫМКУ: пераможцы аль-
міяды скрэд васьмілінейскай [зле-
ва направа]: А. Аусеенка [СШ № 4
г. Гомель, 2-е месцы] і А. Несця-
роўскі [СШ № 34, 1-е месцы].
Фота А. Ульянікай.

Мы — інтэрнацыяналісты

САЛІДАРНАСЦЬ З ПАЛЕСЦІНСКІМ НАРОДАМ

Чацвёрты месяц эпізід праця-
гаеца народнага пойсцяна палес-
цінцаў на тэрыторыях, аку-
піраваных ізраільскім агрэсарамі.
Людзі добрыя волі ў ўсім свеце
на мигаючыні мітынгах і дэ-
манстрацыях падтрымліваюць гэ-
тую мужнюю барацьбу, выражаю-
чы абурзенне жорсткасцю аку-
пантай.

Надайна ў адной з аўдиторый другога корпуса нашага ўнівер-
сітэта тэаксама адбыўся мітынг пратэсту ў падтрымку арабскага народа Палесціны. У памяшканні, упрыгожаным нацыянальнымі сцягамі СССР, БССР і Палесціны, лозунгамі на рускай і араб-
скай мовах, племятаў, сабраліся савецкія студэнты матэматычнага і фізічнага факультэтаў, замежныя студэнты ГДУ. Скрэд апошніх — троє палесцінцаў, грамадзяне іар-

данія Марван Даусукі, Халдон Абдаел Кадэр, Мухамед Абу Ха-
лаев.

Мітынг пачаўся выступленнем загадчыка кафедры наўкуковага камітэта даэнца У. І. Чакаткоўскага. Указавуўшы на гістарычныя карані арабска-ізраільскага конфлікту, Уладзімір Іванавіч падэксціўлі, што яго прычыны — не ў наці-
янальных або раслінійных адно-
ніннях, а маюць больш глыбокі, класавыя характер. Гэта барацьба паміж прынагальнікамі і прынаг-
чанымі, гэта змаганне саўдадол-
бівага народа, які імкнецца да
дзяржаўнай самастойнасці.

Савецкі Саюз праводзіці кан-
структивную палітыку ўсебакавых
падтрымкі спрэядліўшай бараць-
бой арабскага народа. Палесціны
з'яўляюцца падтрымкай вырашэнне-

гэтай проблемы шляхам правяд-
зення мірнай канферэнцыі з
удзелам прадстаўнікоў Палесціны.
У заключэнні прамоўца выказаў
цвёрдую піўненасць у tym, што палесціны, мачуцься адзінства і
солідарнасці з іншымі браціямі
арабскіх народамі, абліпаючы
на падтрымку ўсіх мірліявіль-
чыслі планеты, дасягнучь сваёй ма-
тры.

З энтузіязмам сустэрэлі ўдзельнікі мітынгу выступілі палес-
цінца, студэнта і курса матэматы-
чнага факультэта Мухамед Абу Ха-
лаева (на здымку). Ен адзначы-
ў, што гэты мітынг — адно са
шматлікіх прайяўленняў салідар-
насці савецкіх людзей з бараць-
бой арабскага народа. Палесці-
ны з'яўляюцца праўнікі, — сказаў Мухамед

— ініцыяту ўсімі сродкамі па-
даваць наша народнае пойсцяне.
Штодзённа на заходнім берэзе ракі Іарданіі гінучы мірныя людзі — іонакі, дзеці, жанчыны, старыя...
Але нельга перамагчы цэлы на-
род! Перамога будзе на баку ба-
рацьбы з'яўліцца ў сваюду, за шчасли-
вую будучыню палесцінскага на-
рода. У выступленні Нідала
Бадзіра (Сірыя), Аляксандра Тамі-
ліна, Фада Коіта (Гайна), Мухаме-
да Ніка (Афганістан) прагучалі
пераможныя слова падтрымкі ў ад-
рас палесцінскага народа, закінчи-
ла ўсіх прысутніх мацаваць салі-
дарнасць з барацьбітамі за сваю-
боду. Адначасова ўдзельнікі мі-
тынгу рушчы асуды на дапамону
ізраільскам агрэсарам з боку
ЗША, выступілі супраць амерыкан-
скага плана ўзграблівання бліж-
хусходніх проблем, які не ўлі-

вае карэнных інтэрэсau палесці-
нскага народа.

У заключэнні мітынгу арабскіх
студэнтаў — Амер Дабаўлес (Іар-
данія), Нуеман Абдулрахман і
Мухамед Таха (Сірыя) (на здымку)
выканалі песню «Заслыхаем вас»,
прывесочную барацьбе арабоў,
у тым ліку і палесцінцаў, за свае
правы, супраць ізраільскіх агрэс-
ароў.

Доўгім, працяглымі аплодыс-
ментамі віталі ўдзельнікі мітынгу
прадстаўнікоў палесцінскага наро-
да, выказаваючы сваю салідар-
насць і падтрымку яго героям
барацьбе.

Л. КОВАЛЬ,
заканчана на работе
з замежнымі наўчэнцамі.



ДА 70-ГОДДЗЯ УТВАРЭННЯ БССР І КАМПАРТЫ БЕЛАРУСІ

18—23 КРАСАВІКА—ДНІ КАФЕДРЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

18 красавіка, панядзелак. Адкрыццё кафедральнай аўдыторы. Сустрачча з выпускнікамі розных пакаленняў, аўд. 2-27, 14:00.

19 красавіка, аўтарак. Адкрыцце пасяджэнне гуртка методыкі выкладання літаратуры і пададак дні: сустрачта студэнтаў з вядучымі настаўнікамі горада і вобласці; прагляд кампазіцый гурткоўскай «З любою да роднага слова»; спектаклі «Пінская шляхта» і «Трыбунал» у выкананні школьнікаў СШ № 49 (СШ № 8, 14:00), выступленне літаб'яднання «Крыніцы» ў інтэрнаце. Інтэрнат № 1, 20:00.

20 красавіка, сярда. З напаўзабытых скарбай (аглед новых публікацый часопісаў «Полымя» і «Маладосьць»). Выстаўка метадычных дапаможнікаў. 2-27.14:00. 2-18, з 8:00.

21 красавіка, чацвер. Конферэнцыя па творчысці Івана Сярківа. 2-27, 14:00. Вечар народнай музыкі з узделам «Жалейкі» (на матрыях фальклорнай практыкі). Інтэрнат № 1.

22 красавіка, пятніца. Старонкі беларускай Лінейніцы. Конкурс на лепшага чытальніка твораў беларускіх пісьменнікаў. Інтэрнат № 3. 19:00. Плюс цыбэ, мал Радзіма (сустрачча з пастамі Гомельшчыны, выпускнікамі ГДУ). Актаўная зала, 14:00.

23 красавіка, субота. Выстаўка-конкурс Ілюстрацый да твораў беларускіх пісьменнікаў. 2-27, 12:00. Сустрачча з пісьменнікамі Чарнігашчыны. 2-27, 14:00.

САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ!



НА ЗДЫМКУ: дацент кафедры беларускай літаратуры, член Саюза пісьменнікаў СССР В. У. Ярас (у цэнтры) з бывшымі і цяперашнімі членамі літаратурнага аб'яднання «Крыніцы».

Фота А. Ульянінай.

НАСЫЧАНЫМ ТВОРЧЫМ ЖЫЦЦЁМ

У 1969 годзе на базе педагогічнага інстытута імя В. П. Чкалава быў адкрыты Гомельскі дзяржаўны юніверсітэт — адзін з буйнейшых навуковых і культурных цэнтраў рэспублікі. Сярод сямі яго факультэтаў адным са старэйшых з яўляеца гісторыка-філалагічны, на якім пленна працуе шэсць кафедр.

Сёння сваё спраўядлівасць трывама кафедра беларускай літаратуры. Першым загадчыкам яе быў вядомы вучоны-літаратуразнавец, доктор філалагічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі БССР М. М. Грынчык, аўтар такіх прац, як «А. Кульшоў», «Фальклорныя традыцыі ў беларускай дактарскай ініцыятыве пазіў», «Шляхі беларускага вершаскладання». На кафедры пленна працевалі вядомыя беларускія вучоныя Дацэнт М. А. Янкоўскі, аўтар «Пазыўкі беларускіх народных прозы», якія сёння вядомы не толькі студэнтам і выкладчыкам, але і тым, хто цікавіцца вуснай народнай творчасцю.

Пару дацэнта В. А. Лашкевіч належыць «Хрестаматыя па дзіцячай літаратуре» (у саўтварстве з Р. К. Літвінавым).

Кафедра рыхтуе спецыялістаў вышайшай кваліфікацыі ў галіне беларускай літаратуры. Акрамя вывучэння агульных абавязковых курсаў, студэнты слушаюць спецыяльнія курсы і з'яўляюцца ўдзельнікамі спецыялістичнай адукацыі Радзіма, вера ў лепшша будучыя будзецца пісьменнікі і мары, або шчасці ўсіх людзей на Зямлі.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Я знаю, што нельга матати сучасца, Калі яны галосаць па смынах,

І грэх, і крыйда сіратам маніць, што быцца прыйдуть

Іх башыў камоў з тых сцежак, дзе ляглі

касцымі даўно.

Пачынаючы з сэрэдзіны 50-х гадоў, К. Кірзенка не адзін раз вяртаецца да матываў папярэдніх сваіх творчасці і гэтым нібы «рэалізуе» недавыказанаць сабе ранейшага. Узбагачацца не толькі тэматычнай, але і проблемнай разнастайнасць зместу. Грамадзянскія матывы стравчаюць абстрактнасць уласнавасці, набываюць конкретную сацыяльную накіраванасць. Наогул, жыцці бачыцца пэўнай ў больш складаным і рэзельфна выяўленым абліччы. Аб гэтых сведчаніях такія яго зборнікі, як «Кніга ста песен» (1971), «Дэкрэтам сэрца» (1982).

З гэтага ж пакаленія і наш заможны Паўлюк Пранузы. Нараадзіўся ў сакавіку 1918 года — індаўна сяявівалі яго 70-гаддзе. Ян Гаўрылавіч Кірзенка, вынёсшыся на літаратурны факультэт Гомельскага педінстытута, які скончыў у 1941. Потым вайна. Дайшоў да Берліна. У 1946 годзе выхадзіць першы паэтычны зборнік П. Пранузы «Разгневаная зэмля», які ўключыў першаважныя творы венечных гадоў. Потым выйшлі яго кнігі: «Добрый раніця», «Мае землія», «Калі верыша», «Родныя мясыні», «Непадгорнасць», «Сустрэчы» і інш. Многа напісаны паветам і для дзяцей. Юныя чытальцы знайміся з яго зборнікамі «Добрае дзяджыкі», «Я вясною малюю», «Дзе вясны начата».

Творчая манера П. Пранузы — простая, душчунаўская, абляданая абвеннай пары, аб салдакімі брачтвствам, успаўленнем чалавечай ідэнтытату. Але не толькі гэтася. Мінунавае і наш сённіціні дзень, раздасць працы і хакання напаўніць радзімі пэзі, шырасць якіх узрушавае сэрца.

Тых, хто хоча блізкі пазнамёна з працай кафедры беларускай літаратуры, сардэчна запрашаем на ўсе мерапрыемствы, якія яна

вісітант кафедры беларускай літаратуры.

ПАЧНЕМ нашу гаворку з Леаніда Гаўрылава, поэта мужнай і сціплай славеснай арнаментоўкі, які скончыў у 1940 годзе літаратурны факультэт Гомельскага педінстытута і загінуў у самым пачатку Вялікай Айчыннай вайны ў ўзроўні 22 гаду.

Чуйныя адносіны да слова адчуюцца з самых ранніх яго радкоў, якія захаваліся цудам і дацеслі да нас тое своеасаблівае эстэтычнае свету, якое так хадзяць для юнака:

Наш рубеж акоўнаны гранітам і напят, як тонкая струна.

Ды спрабуй струну тую

крайні ты —

адзвецаца гукам перуна.

Матывы твораў Леаніда Гаўрылава — патрыятычныя верасіцы і беззапаветная адукацыя Радзіма, вера ў лепшша будучыя будзесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны людзей.

Верши Л. Гаўрылава сабраны ў невялікім зборніку «Вернасцы» (1961). Сябра Л. Гаўрылава, яго аднакурснік, лайрэйт Дзяржайной прэміі імя Я. Купалы Кацярына Кірзенка. Лёс да яго быў больш лістасцівым — ён застаўся жыць, але праз учэ жыцце працэнтава пачынаў жудесці вайны, яе драпежнага вар'яцтва, у віры якога гінуць мільёны лю



ЗНОЎ НА СЦЭНЕ «ЛЮСТЭРКА»

Першым пачаць пісаць пра самадзейны тэатр «Люстэрка», я хачу паддяліца вось якім адчутвам. Я люблю тэатр. Глядзела спектаклі ў нашым абдрамтэатрах, па магчымасці, у рэлчых тэатрах Масквы, Ленінграда. Але вось трапіла на прэм'еру студэнцкага спектакля «Зойкіна кватэрка» па аднайменні п'есе М. Булгакава і аразумела, што знаходжуся ў тэатры... упершыню! Упершыню не магла адвараць позір ад сцэны: так захоплена, з поўнай аддачай сіл іграці рабты.

З 1978 г. тэатральны калектыв узімальніае артыст Гомельскага абдрамтэатра Аляксей Бычкоў. З яго прыходам ажыўілася работа студэнцкага тэатра. Калектыв пастаянна паўніеца таленавітых молад-

дзю. І, напэўна, без яго «Люстэрка» у цяперашній яго існаванія не можа. Таму што радасць і наўдачы, смех і слёзы растваючы ў кожным ўзделеніку і нараджаючы спектаклі, у якіх ніяма лёгкіх лёсав. За многія гады рознымы былі разетыцы, сумнай — ніводнай, — так сцвярджаюць.

Пастаянны пошук, спрэчкі дамагаючы самадзейным акцёрам у стварэнні образу. Яны імкніцца асвоіць асновы тэатральнага майстэрства. Менавіта тэатральнае, а не акцёрскае, таму што стварэнне мастацкага образа будзе не толькі на акцёрскай ігры. Вялікую ролю адыгрываючы музыка, святло, дэкарацыі. У рабіт свая аксіёма: калі збираешся выйсці

на сцену, дык прары сем патоў, але ствары образ, у які можна верыць з першай і да апошняй мінуты. Бо калі акцёра не хваліюць праблемы нашага ўзделеніку, то чаму павінен хваліваць глядач? Гэта пераканаўчы аргумент А. Бычкова.

Студэнцкі тэатр ГДУ — калектыву са сваімі традыцыямі. Глядачу добра вядомы яго работы: спектаклі па п'есах В. Шукшині — «Да тэціх пеўняў», В. Цэндракова — «Ноч пасля выпуску», А. Арбузава — «Жорсткія гульні», «Горад на світанкі», М. Гоголя — «Рэвізор», тэатральны працтвленій «Навагоднія цуды» і «Згода ды каканне». І вось — новая работа. П'еса М. Булгакава «Зойкіна кватэрка» — адна з тых, якую нельга абыці ўзага! Чаму? Таму, што яна рашае галоўную праблему — станаўлення асобы. І акцёрам удалося ярка стварыць вобразы абыцацеляў, над якімі вясце часы гроши мелі ўладу. Не мінула гата і Зойкі, гаспаднікі кватэркі, дзе пануе дух іравацца, аванцы, падману і подласці. Алене Кананенка удалося стварыць вобраз гаспадыні не зусім добраі на нашым разуменні кватэркі. Улада грошай захапіла 1 брату Зойкі — Амерыкту (В. Дубік), авантурysta «з галавы да ног». Яго дэйнісць як адміністратора атэлье стварыла атмасферу несумленнага жыцця. На гэтых шляхах стала і Ала Вадзіміна (В. Саўкіна), якія не бачыць перад сабой іншай маты, як наўгода грошай лёгкім шляхам.

У спектаклі створан вобраз Парцупея (А. Галін), працтвінка савецкай улады, які малярна разлажаўся з-за прагі да прашоў. Гэты вобраз раскрывае



Сцэна са спектаклем, у якой заняты А. Кананенка і А. Скрыпникі.

Аছаніць новую работу самадзейных артыстуў прышлі выкладчыкі, студэнты ГДУ, прадстаўнікі грамадскасці горада. У зале было шмат тых, хто сам некалі іграў ва универсітэцкім тэатры. Яны хваліваліся, мабыць, не менш за саміх артыстуў, занятых на новай пастаноўцы.

Прем'ера на прафесіяльнай сцэне прайшла з поспехам. Глядчыкі апладысментамі, букетамі кветак дзякавалі студэнтам гле-

рочымі апладысментамі, рэжысёру М. Бычкову выказаў пасля прэм'еры намесік дырэктара міжнароднага Дома самадзейнай творчасці Г. Б. Пікоўскі і ўрочытага міжнароднага сувеніру.



Рэжысёры «Люстэрка» А. Бычко і ўдзельніцы студэнцкага тэатра пасля прэм'еры.

такія адмоўныя рысы як кры-
вадушнасць, угодніцтва, якія не
павінны быць у душы чалавека,
што прадстаўляе савецкую ўладу.

Есьці добрая народная пры-
маўка: «Лёгкая гроша да добра
не даводзяць». Смерць Гуся (Э.
Левін), які пануе над усімі,
з'яўляецца судом над таімі як
ёсам і падобнымі на яго.

Годнасць і справядлівасць пе-
рамагаючы. Перамога розуму
над безразважнісцю — вось ідея
спектакля.

Нельга не адзначыць добрую гульню акцёраў Г. Франко-
віча і А. Саварына (кітайцы),
В. Тарабанавай (служанка).

Акцёры данеслі да гледача

тэсц і важнасць п'есы. Аб гэ-
тым сведчылі гарачы аплады-
сменты, слова ўдзельніцаў за-
радасць сустрочы з тэатраль-
ным мастацтвам.

А. УЛЬЯНКІНА.
Фота ўтвара.

**Новы від паслугі
ПА БЕЗНАЙНАМУ
РАЗЛІКУ**

У адпаведнасці з распа-
раджэннямі Савета Міністраў
СССР ад 3 верасня 1987 г.
і Савета Міністраў БССР ад
10 сакавіка 1988 г. з 1-га
красавіка бягучага года на
прадпрыемствах, у арганіза-
ціях і ўстановах, размешчаны-
х на тэрыторыі распушлілі,
уведзены беззянайны разлік
на плацяжах за кватеру і
камунальнай паслугі рабочых
і служачых па месцы их ра-
боты на падставе Іх письмо-
вой заявы, незалежна ад ве-
дамасці прыналежнасці да-
моў, у якіх яны жывуць.

Устаноўлены што арганіза-
цыі, якія атрымліваюць пла-
цяжы за кватеру і каму-
нальнай паслугі, выплачваю-
ць прадпрыемствам, арганіза-
цыям і ўстановам, ажы-
ціўляючыя беззянайны разлік
на гэтых плацяжах, узназ-
арожданне ў размеры 7 кап.
за кожную апературу. З ат-
рыманым сумы узнагароджан-
50% накроўваецца на за-
ахвочванне работнікаў бух-
галтарый, якія выконваюць
такія разлікі. Пры гэтых
размерах узнагароджання, вы-
плачваючыя ўказанным работ-
нікам, не павінен перавы-
шыць 30% ад их службова-
га акладу.

Рэдактар У. БАЛОГА.

ФЕСТЫВАЛЬ МАСТАЦТВАЎ «ГОМЕЛЬСКАЯ ВЯСНА»

З 14 па 21 красавіка на Гомельшчыне будзе прайдзі VII фестываль мастацтваў «Гомельская вясна». Да нас у гості прыехалі відомыя калектывы і выкананія з розных краін. Гамельчане стануць першымі гледачамі і слухачамі многіх прэм'ерных канцэртных праграм і спектакляў.

Фестывальная афіша «Гомельская вясна» разнастайная і шматжанровая. У канцэртных залах горада ў дні фестывалю будзе гучаць класічная музика ў выкананні Канстанціна Шарова, скрыпичнай — у выкананні лаўрэата міжнароднага конкурсу імя Паганіні (1-я прэм'я) Юрыя Карчынскага. Рускія наўпесы, народныя песні, старадаўнія і сучасныя народныя мелодыі выкананы ў свайх праграме квартэт рускіх народных інструментаў пад кіраўніцтвам А.

Цімчанкі. Творы заходненеўрапейскіх класікаў уключаны ў праграму фестывальных канцэртаў лаўрэат міжнароднага конкурсу квартэт арф Раксанкцара, ансамбль пад кіраўніцтвам Т. Грындэнка «Акадэмія» стардайней музыкі пакаже гамельчанам праграму «Канцэртная музыка Барока».

Эстрадны жанр у фестывальной афіше прадстаўлены калектывам Белдзяржфілармоніі, лаўрэатам усесаюзнага конкурсу артысты-вакалісты «Чарынцы» і эстрадным ансамблем Вінніцкай філармоніі «Рух», які на фестывалі мастацтваў «Гомельская вясна» пакажа сваю новую работу — спектакль-мюзікал па п'есе А. Хайта «Дзень нараджэння ката Леапольда».

Фестываль адкрыцца 14-га красавіка ў 19 гадзін на Палацы культуры і тэхнікі чы-

гунчанікаў імя У. І. Леніна. У гэтым вечар тут выступіць Дзяржкаўныя акадэмічны сімфонічны аркестр БССР (дырыжор — лаўрэат Дзяржкаўнай прэміі БССР, народны артыст рэспублікі Міхаіл Казінец) і хор Беларускага тэлебачання і рады (мастакі кіраўнікі народны артыст БССР, прафесар Віктар Роўд).

17-га красавіка Дзяржкаўны аркестр БССР выступіць перед студэнтамі і выкладчыкамі Гомельскага дзяржуніверсітэта

Беліці на ўсе канцэрты прадаючыя ў касе ДКТЖ імя У. І. Леніна, на канцэрты Дзяржкаўнага аркестру БССР — у прафкоме ГДУ.

Л. БАЛАЖ,
рэдактар Гомельскай абласцнай філармоніі.

нага спорту.

Г. ВАРАТНІЦКІ,
старшыня спартклуба.

У ФІНАЛЕ

На працягу пяці дзён на Гомельшчыне здадзілі занальнія спаборніцтвы жаночымі камандамі па ручному мячу па праграме спартакіёў ВНУ рэспублікі. За трох пущоўкі ў фінал змагаліся спартсменкі Гомельскага і Гродзенскага дзяржуніверсітэтаў, Гомельскага політэхнічнага, Магілёўскага тэхнічнага і Брасцкага педагогічнага інстытутаў. Задзіўжымы, што ў гэтай падгруппе сабраўся ўсе каманды-прызёры мінулагоднія спартакіёў.

Без паражэння прайвала турнірную каманду ГДУ (тренер В. Круковіцкі). Другое і трэціе месцы заваявалі гандбалісты Бреста і Гродна.

(Наш кар.).

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі, універсітэты, дэканаты гісторыка-філалагічнага факультэта, кафедры гісторыі СССР і БССР вyzvazivaju глыбокое спачуванне даўшыму назіванію. Кафедры ГЛАДЗЫШПАВУ Уладзіміру Сціпанавічу з выпадку напаткавшага яго гора — смерці БАЦЬКІ.

АЗ 6159
Аб'ём — 1 друк. арк.
Тыраж 2000 экз. Заказ 234.

ТРИ МЕДАЛІ І... СЁМАЕ МЕСЦА

Мацнейшыя лёгкаатлеты 30 ВНУ рэспублікі прынялі ўдзел у спаборніцтвах па вясновому лёгкаатлетычнаму кросу, якія праходзілі ў горадзе над Неманам — Гродне 1 упершыню быўшы ў праграму круглогадовай спартакіады студэнцтваў. Юнакі мераліся майстэрстваў і сіламі на 5-кілометровай дистанцыі. На старт выйшаў 1

член зборнай юніёрскай каманды краіны студэнт першага курса факультэта фізкультурнага ГДУ кандыдат у мастысты спорту СССР Ігар Мазепа. На фінальны ён паназаў лепшы вынік і яшчэ раз пацвердзіў, што яму невыкладава аказана даўверэ выступаць у складзе зборнай каманды СССР.

Парарадаваў 1 аднакурснік І. Мазепа Аляксей Баранав. На гэтай жа дистанцыі ён заваяваў спадарону ўзнагароду.

Мужчыны выйшлі пераможцамі і прызёрамі на 8-кілометровай дистанцыі. Так таксама вызначыўся студэнт факультэта фізкультурнага ГДУ. На вышэйшую прыстаску п'едэсталу гораду выйшлі студэнты факультэта па выкладчычаму і спорту Ігор Крыватата і Дарчын Гайдук. Дарчын, які ўзяў першы месец у складзе зборнай каманды СССР, пакажаў сваю кватэрну.

«Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, тэта. Гомельская фабрика «Палесдрук» Дзяржкомітетаў, профсоюзных комітетаў, комітетаў гандлю. Гомель, Савецкая, 1.

Наш адрас: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, пакой 3-11, тэл. 57-16-52.